

Баявныя задачы работнікаў асветы

Школа ў нашай краіне акружана штодзённымі клопатамі і ўвагай комунастычнай партыі, совецкага ўрада і асабістата таварыша Сталіна.

У мінульм навучальным годзе ў Беларусі працавала каля 12 тысяч агульнаадукацыйных школ, у якіх вучылася амаль 1,5 мільёна вучняў.

Велізарныя бюджетныя асігнаванні, якія штогод выдзяляе дзяржава на патрэбы народнай асветы, і ўсенародная дапамога школе дазволілі ў найкараецшы тэрмін стварыць неабходную вучэбна-матэрыяльную базу для ажыццяўлення не толькі ўсесаукупнага абавязковага пачатковага навучання, але і ўсесаукупнага сямігадовага навучання. У мінульм годзе ўсе вучні, якія скончылі пачатковую школу, былі прыняты ў пятыя класы. Сёлета школьнай сеткі павялічваецца яшчэ на 455 сямігадовых і сярэдніх школ.

Вынікі міпулага навучальнага года паказалі, што школы Беларусі дабіліся некаторых поспехаў у павышэнні якасці на-вучання і выхавання вучняў.

У рэспубліцы значна вырасла колькасць настаўнікаў, якія закончылі навучальны год без другагодніка.

Работа школы пачала цяснай увязвацца з жыццём, з практикай соцывідлістичнага будаўніцтва. Павысіўся навуковы ўзроўень выкладання білагічных дысцыплін. Узрасла пісьменнасць вучняў па рускай і беларускай мовах.

Аднак, нягледзячы на дасягнутыя поспехі, у работе школ і органаў народнай асветы маюць месца вялікія недахопы. У нядыўнах прынятай пастанове ЦК КП(б)Б ад выніках 1949-50 навучальнага года і задачах па далейшаму палепшанню якасці вучэбна-выхаваўчай работы ў школах рэспублікі адзначана, што ў радзе абласцей і раёнаў Беларусі не ўсе дзеши наведвалі школы. Асабліва дрэнна выконваецца закон аб усесаукупным навучанні ў Шінскай, Маладзечанскай і Полацкай абласцях, дзе мясцовыя партыйныя і совецкія арганізацыі па-сапрайднаму не змагаюцца за ўпрыгожэнне ў школы ўсіх дзяцей школьнага ўзросту.

У выніку нездавальнічаючай пастаноўкі вучэбна-выхаваўчай работы 9,4 працэнта вучняў пакінута на другі год і 7,8 працэнта мелі пераэзаменоўкі на восень.

У многіх школах пазакласная і пазашкольная работа разгорнута слаба і мала садзейнічае пашырэнню агульнага круга зору вучняў, павышэнню іх паспяходасці і ўмацаванню свядомай дысцыпліны.

Фізічнае і мастацкае выхаванне вучняў, асабліва ў пачатковых школах, праводзіцца неzdавальнічаючай.

Адной з галоўных прычын слабай пастаноўкі вучэбна-выхаваўчай работы ў школах і неzdавальнічаючага выканання закона аб усесаукупным навучанні з'яўляецца наяўнасць сур'ёзных недахопаў у работе Міністэрства асветы БССР і яго органаў на месцах. Міністэрства, абласныя і раённыя аддзелы народнай асветы слаба ажыццяўляюць контроль за выкананнем расшэння партыі і ўрада аб школе, не забяспечліў глыбокага і ўсебаковага палепшэння пастаноўкі вучэбна-выхаваўчай работы, не арганізавалі абавтульнення і ўкаранення перадавога педагогічнага вопыту.

Партыйныя арганізацыі раду абласцей (Гродзенскай, Віцебскай, Бабруйскай) неzdавальнічаючай інфармациі праграма глыбока не вывучаюць чест их работы і не прымаюць палежных мер да ўніверсітэтаў іх матэрыяльна-финансовых баз. Таксама БНБ і Нацыянальны Берасцейскага, Ліскага, Глыбокаўскага, Бешанковіцкага, Астравецкага, Вітебскага і іншых краёў не прынуждаюць навучальную грамату ў працу адукацыйных установаў аб работе школ.

Міністэрства асветы БССР, партыйныя і совецкія арганізацыі павінны прызначыць усе меры да таго, каб усе дзеши паведвалі школы ў першых дзён пачатку заняткаў. Стварэнне фонду ўсесаукупнага навучання пры школах, арганізацыя матэрыяльной дапамогі асобым школьнікам, выкананне плана арганізацыі школьніх інтэрнатаў — усё гэта пытанні, ад паспяходасці вырашэння якіх у значайнай меры будзе залежаць поўнае выкананне закона аб усесаукупным навучанні.

З поўным тэкстам дакумента можна азнаёміцца ў бібліятэцы